



Пра калёнію

Андрэй Казакевіч

**Зараз наша дзяржава існуе.
Сума дзеянняў нацыянальных
палітычных актараў, хаатычнае
ўздеянне заходніх
дэмакратычных рэжымаў
і традыцыйны уплыў бытое
метраполіі сталі чыннікам
узнікнення наша аутэнтычнае
устойлівае канфігурацыі
адносінаў улады...**

**Паўлюк Быкоўскі
«Проект “Рэспубліка Беларусь”»**

**Задача практикаў вызваленія –
знайсьці мову пра Сябе,
кантэкстуальную,
неуніверсальнюю мову, якая
паўстае з сітуацыі вызваленія ў
канкрэтні час і ад конкретнага
Знешняга.**

Э. Дзюсель

Досьвед каляніяльнага безумоўна спецыфічны для кожнага народу і кожнае імпэрый. Наколькі Беларусь, як палітычная і культурная сістэма, можа быць апісаная ў тэрмінах каляніяльнае залежнасці і ў якой ступені такое апісанье валодае кагнітыўнай і мэтадалагічнай вартасцю? Тут трэба дыстанцыявацца ад непасрэдных каштоўнасцей ацэнак. Не апэлюючы да ідэялягемаў, мы ня можам абгрунтаваць, што калёнія, як статус для пэўных супольнасцяў, гэта «паталягічна». У наш пост-палітычны час сцвёрдзіць (ці, прынамсі, «абгрунтаўана» даказваць), што феадальная сацыяльная сістэма станаў лепей, чым сучасная «клясавая», а імпэрыя ёсьць «супольнасць», адзіна прыдатная для нормальнага развіцця народаў і г.д. не складана і нават проста. Таму, пакінуўшы ўбаку «спрэчкі пра карыс-

насць», пасправаум зрабіць акцэнт на даследваныя структуры залежнасці як мэтадзе вызначэння і апісанья беларуское палітычнае рэчаіснасці. Карыснасць апісанья Беларусі ў «сістэме калёніі» вынікае з реальнае эфектыўнасці і здольнасці знаходзіць аnamalii і вызначаць паталёгіі палітычнага жыцця, якія ігнаруюцца «звычайнай» аналітыкай. У той час як канцэпту «незалежнае дзяржавы» ў сучасных умовах бракуе метадалагічна. Апісанье ў вызначанам мэтадзе ўяўляеца карысным для разуменія аnamalii беларуское палітычнае реальнасці, такіх як: эзагененная карэляцыя палітычных рэйтынгаў¹, канфігурацыі партыйнае сістэмы, грамадзянскае супольнасці, механізму прыняцця палітычных рашэнняў, формаў арганізацыі інфармацыйнае прасторы, ідэялягічных сістэмай і, галоўнае, акрэсленія сутнасці сучаснае культурнае сітуацыі.

Стан калёніі – ня праста ўсталяваныне знешняга дыктату, але і зъменяна структуры легітымнасці і тапалёгіі крыніцай улады. Сутнасць зъмены – у паўставаныі «зайсёды прысутнага Знешняга», таго, што не ўтрымліваецца ў межах Беларусі, але прысутнічае ў якасці сілы дамінаванья амаль у кожнай палітычнай падзеі. Без аналізу канцэнтраванага, нацыянальна і геапалітычна жорстка акрэсленага Знешняга і тэртытарыяльная сітуацыя ня можа быць цалкам зразуметая. У пэўных выпадках беларускую палітычную реальнасць можна *in vivo* даследаваць і тлумачыць у сістэмах каардынат каляніяльнага дамінаванья значна больш эфектыўна, чым праз традыцыйныя «правінцыйныя» ці «універсаліскія» дыскурсы. У той самы час апісанье Беларусі ў «сістэме калёніі» не можа быць цалком задавальняючым. Упісанне Беларусі ў каардынаты знешняе залежнасці ёсьць першым элементам больш поўнага канцэпту яе тоеснасці і інтэрсуб'ектыўнасці, як своеасабліве мутацыі посткаляніяльнае сутнасці. Гэта павінна ўважацца за асноўную мэту посткаляніяльнае і пост-імпэрскіе рэфлексіі над Беларусью.

Вызначэнне каляніяльнае сістэ-

мы мае значныя палітычна-«некарэктныя» абавязкі, таму разгледзім беларускую сітуацыю максымальна фармальна, абмежаваўшы сферу даследваньня нэапанславісцкай (нэапанруссісцкай) ідэалёгіі, якая зараз зъяўляеца паў-афіцыйнай, як і яе непасрэдная гістарычнае аснова – заходнерусізм. Такім чынам, прадметам апісанья зъяўляеца Ідэялягічнае інтэрпрэтацыя Беларусі, як не самастойнага суб'екту. Корпус тэкстаў, якія сталі крыніцай для выяўлененія наяўнасці прыкметаў каляніяльнае сістэмы ў гэтай ідэалёгіі, складаеца з клясычнага заходне-руссізма XIX-пач. XX стагоддзьдзя і яго розных сучасных варыянтаў. Большасці тэкстаў, асабліва сучаснага перыяду, нажаль кан'ктурныя. Ім бракуе «тэарэтычнасці» і самастойнае дыскурсійнасці, аднак у целым яны выразна акрэсліваюць «каляніяльную» візію Беларусі. Такім чынам, як яны бачаць Беларусь:

Першай і асноўнай сістэмнастваральнай для падвалінаў каляніяльнага мыслення зъяўляеца тэза: Беларусь ня ёсьць суб'ект. Галоўной каляніяльной практикай: рэдукцыя – Беларусь ёсьць а б'ект. Пераформуляваўшы Леві-Строса, можна сказаць, што для Знешнега (Pacii) Беларусь ня ёсьць суб'ектам у сваёй найчысцейшай форме, сутнасць Беларусі і яе «мейсца» адкрываеца толькі праз акт маніпуляцыі з боку Знешнега. Нутраны бок Беларусі ня можа быць выяўлены нават у акце самаадмаленія. Само паўставаныне пытання суб'ектнасці ў межах вызначаныя сістэмы немагчымае, бо суперечыць аснове яе сацыяльнае практикі.

Сапраўды каляніяльнымі, аднак, можна назваць ня праста адносіны «панаванья над а б'ектам», але толькі над тым, што сама-ўсіведамляеца суб'ектам і ад якога тым ня менш патрабуюць быць (ці прынамсі выконваць функцыю) а б'екта. Толькі пасля вызначэння Ішага, які дамінует над а б'ектам, і суб'екта (ці ўзынікаючай суб'ектнасці) можна акрэсліць канфігурацыю беларуское каляніяльнае сітуа-

ацыі.

Сутнасць таго, што можна назваць «беларускім каляніялізмам», палігае ў сучасным культурным і палітычным канфлікце паміж рэдукцыяй, гэта значыць ператварэннем «беларускай супольнасці» ў аб'ект абмену, і сцвярджэннем «натурадльнае суб'ектнасці», якая імкнецца адмаўляць саму наяўнасць інтэнцый абавязыціць сябе неіснуючай. Каляніяльным зьяўляюцца на проста «панаванье над аб'ектам», але толькі панаванье над тоеснасцю, якая артыкулюе сваю суб'ектнасць і ад якой патрабуецца быць (ці прынамсі выконваць функцыю) аб'ектам. Вышэйзгаданыя пазыцыі несумяшчальныя, і таму заходзяцца ў стане перманэнтнага канфлікту. Праблема ня можа быць вырашаная ў межах дыялагу з захаваннем *status quo*, з прычыны натуральнае непараўнанынасці пазыцыяў контрагентаў. Таму для палітычнае рэальнасці безсэнсоўна выходзіць за межы гэтае дылемы: альбо агент павінен рэдукаваць Іншае, альбо быць рэдукаваным. Сутнасцю адносінаў паміж рэдукцыяй і вызваленіем, але канфлікт. Альбо – альбо. Альбо разбурэнье плыні рэдукцыі, альбо разбурэнье суб'ектнасці. Трэці шлях – які-небудзь *Mitsein* – немагчымы праста тэхналягічна².

Функцыянаванье каляніяльнае ідэалёгіі, аднак, адметна ня толькі сваім афіцыйным статусам, але і значайнай «укарэненасцю» ў сацыяльныя практикі, «татальнасцю», якая хутчэй дазваляе анты-ідэалёгіям³ капіраваць сваю структуру, чым ствараць нешта аўтэнтычнае (па-за-каляніяльнае).

Практикі вызваленія маюць сваім наступствамі паўстанье у лепшым выпадку па-за-каляніяльнае, у горшым – непасрэдна посткаляніяльнае рэчаіснасці, якія зьяўляюцца рознымі формамі посткаляніяльнае стадыі⁴. Для Беларусі і посткаланіяльныя і антыкаланіяльная стадыі, на жаль, супадаюць. Ёсьць натуральнае разуменіе, што анты-каланіялізм павінен «высьпець» каб натуральнае перайсьці ў стан *post*, аднак часу і прасторы для высьпяванья ён ня мае. Сам стан дзяржжаўнасці ня можа быць дакладна апісаны ці то як ужо-не-каленія, ці то як яшчэ-не-каленія, альбо як *constant-каленія*. У вызначанай сітуацыі пост-каляніяльнае ўтварае устойлівы сінтэтычны комплекс з анты-, і толькі пасля пост-антых-супольнасць пачынае вызначаць канфігурацыю сваіх адносінаў з метраполій. Гэта выразна выяўляецца ў канфігурацыі сістэм «беларускага вызвалення», цела свядомага (узніклага) і цела адмаўлення (паўстання-ад) з'яўляюцца тоеснымі⁵, што можна

прагледзіць у генеалёгіі беларускага «адраджэння» і «пахавання» апошніх двух стагоддзяў. Узнікла-бунтуючы комплекс⁶ сферміраваў контр-агента каляніяльнае ідэалёгіі, суб'екта, які супраціўляецца рэдукцыі, што фактычна і завершыла фарміраванне асновы мінулага і сучаснага палітычнага і культурнага канфлікту на Беларусі.

Непасрэдныя ідэалягічныя практикі рэдукцыі беларускае суб'ектнасці досьць разнастайныя, аднак могуць быць кадыфікованы ў наступныя асноўныя формы:

Аб'ект, сэктар паверхні

Найбольш распаўсюджаны сюжэт рэфлексіі над Беларусью ў межах каляніяльнага дыскурсу звязаны з патрабаваннем ад яе выконваць пэўныя функцыі для Іншага ці, ў адпаведнасці з лёгкай дыскурсу, для сабе як сектара паверхні Адзінага маналіту мэтраполіі. Сэктар-Беларусь павінен прадстаўляць прастору для дзеянасці мэтраполії, звязваць яе тэрыторыі, акумуляваць патокі рэсурсаў, быць санітарнаю зонаю (павінен быць, і больш ні чым быць не павінен). Рэалізацыя функцыяў – натуральны абавязак Сэктару, выкананые якога ёсьць для яго ўмовай існаванья ў якасці акрэсленай і інтэграванай тэрыторыі.

Статус Беларусі ў мысльменыні Іншага гамалягічны статусу літаратуры (як і навукі, філязофіі і іншых інтелектуальна-эстэтычных практик) у мэханістычным грамадзстве (прыватным прыкладам якога зьяўляецца грамадзтва таталітарнае). Літаратура павінна «забяспечваць» грамадзтва ідэаламі, яна павінна забаўляць насельніцтва, павінна фарміраваць аптымістычны светапогляд, павінна падцярджаць і распаўсюджваць ідэалогію, павінна... Увогуле ніякай літаратуры для літаратуры быць ня можа, яна ня можа мець нейкае сваёй этыкі ці тэлеалёгіі развіцця, і не таму, што ня здольная (такое пытанье абсурднае ў сваёй аснове), але таму што ёсьць прыладай, функцыяй абслугоўванья сістэмы. У межах мысльменыя мэханістычнага грамадзства нельга ўяўці, як магчымая аўтанаомія таго, што ёсьць толькі прылада, яна можна ж лічыць магчымым існаваныне асфальту для асфальту, а мікрасхемы для яе самой. Задзялжым, што прынцыповым зьяўляецца менавіта «усъведамленыне немагчымасці», а не барацьба з заганаю «літаратурнага эгаізму» як гэткаю. Таму дэвіцыя ад сацыяльнае функцыі зайсёды інтэрпрэтуецца як паталігічная і ненатуральная зъява.

Як і літаратура, «там» Беларусь на мысльніца як нешта здольнае да

самастойнага развіцця, тым больш да сваёй функцыі. Натуральна, што імкненне да такога аўтаноміі ня проста паталігічнае, але і звычайна звязана зынешнім пранікненнем («польскай інтрыгай», антырускімі сіламі заходу). Беларусь-для-сябе такая ж недарэчнасць, як асфальт дзеля асфальту ў «функцыяналіскай» сіядомасці.

Адрознасць

Аналітыка «мясцовае» рэальнасці заўсёды сутыкалася з тым, што можна назваць п р э з у м п ц ы я й а д - р о з н а с ь ц і⁷, зъмест непасрэднага адрознення-ад⁸ (мова, традыцыя, антрапалігія і г.д.) ня мае значэння. Канцептуальным зьяўляецца прызнанне структуры «адрознення-ад», як a priori першага кроку рэфлексіі над беларускім ляшафтам. Вызначанае правіла пасъядоўна выконваецца і тады, калі неабходна даводзіць адсутнасць адрознення (нават у часы адсутнасці «прадмету» адрознівання – самой акрэсленай ідэі Беларусі ў сяр. XIXст.). Прынцыпова ёсьць устойлівая наяўнасць пэўнае структуры, якая прымушае апраўдваць ці тлумачыць гэтую адрознасць. Неабходнасць тлумачэння адолькава прысутнічае і ў апалаўгі рэдукцыі Беларусі, і ў дыскурсах беларускіх ідэалётій, дзе робяцца спробы кадыфікацыі падвалінаў беларускае суб'ектнасці.

Усталяванне новае сістэмы сымбалічнае калёнізацыі Беларусі ў XIXст. выяўляе дзіве асноўныя тэорыі адрознасці – хваробу і рэгіяналізм. І першая і другая структурна адпавядаюць выключна аб'ектнай інтэрпрэтацыі Беларусі.

Хвароба

Адрознасць ад мэтраполіі як хвароба часткі А г у л ь н а г а . Нятоеснасць з мэтраполій выглядае як праява патагенезу. Прастора хваробы цела калёніі плоская, адрозненні сымптому (прававы захворваньня), патагенезу (чынніка сымптому) і эпізоду ігнаруюцца. «У гэтай сымулятыўнай прасторы, дзе размеркаваны ў часе сыходзізяцца і накладваюцца, падабенства згортаюцца да ідэнтычнасці (Л. Фуко). Паходжанье адрознасці ня ўплывае на вызначэнне яго як паталігіі, мае значэнне толькі фіксацыя факту адхілення ад «нормальнага» стану. Любая своеасаблівасць ёсьць сымптом-паталігія. «Няправильнае» (у сэнсе не мэтрапольнае) вымаўленыне гуку «г» без сумневу павінна быць наступствам польскага калёнізацыі, слова «дзякую» – забруджванье «рускае» мовы нямецкім Denken і г.д. Усё,

ад мовы і звычаяў, этнічнае псіхалёгіі і гістарычнага досьведу, ёсьць хвароба.

Сутнасць хваробы-адрознасцьці ад мэтраполіі палягае ў зньешняй «інфэкцыі»: «Некалькі стагодзьдзяў іншароднага ўплыву старшэнна забрудзілі гэту частку цела Агульнага». Формула ўніверсальная і мае трывалую структуру. Замест «стагодзьдзяў» можа паўстаць любы прамежак часу – год, эпоха, 1990–1994гг. – прамежак часу можна лічыць першым элементам канфігурацыі хваробы, другі ўтрымлівае крыніцу інфэкцыі – у ХІХст. гэта была пераважна Польша, польская культура і «лацінская вера» з супольнымі дыскурсамі, зараз – пераважна Захад, у неафіцыйнай панрусіцкай ідэалёгіі захавалі сваю значнасць габрэі, палікі і нават балты.

Рэгіяналізм

У систэме рэгіёну адрознасцьці-адпадпрадкоўваецца на прынцыпу «хваробы», калі нятоеснасць у адносінах да мэтраполіі адназначна разглядаецца як адхіленыне ад нормы, але прынцыпу «мяжы рэдукцыі»⁹. Адрознасцьці інтэрпрэтуюцца, як рэгіянальная асаблівасць. Ступень да зволенай асаблівасці і падзяляе рэгіянальную асаблівасць ад нацыянальнае. Мяжа мае сымбалічнае значэнне і агарожвае тое, што да яе (рэгіянальная адрознасць – дазволеная асаблівасць¹⁰), якая не перашкаджае рэдукцыі рэгіёна да статусу аб'екта) і тое, што за ёю («нацыянальная» асаблівасць (Іншасць), што паўстае прынамсі як протасуб'ектнасць). Адрозненіні, якія могуць інтэрпретавацца як рэгіянальныя, прызнаюцца і могуць нават «падтрымлівацца» у той ступені, у якой яны не пагражаютца «цэласнасці» – функцыянаваныне мовы ў ізаляванай сферы літаратуры і фальклёру, сам фальклёр і г.д. Тоё, што імкненца быць за мяжою, зьяўляеца «не-нормай» і павінна мець экзагеннае («уплыў», «забруджванье») ці паталігічнае паходжанне, каб не супярэчыць статусу аб'екта. Мяжа рэдукцыі дазваляе акрэсліць прыручаную Іншасць у свім натуральным асяродзьдзі – у фальклёрнай і «простай» культуры. Сацыяльныя і культурныя страты мэтраполіі ад наядунасці адрознасці ў такіх умовах зводзяцца да мінімуму. Акрамя таго, зъмяншаецца рызык памнажэння і самапамнажэння Іншага, бо яно надзейна аблежавана рамкамі сваёй сацыяльнае нішы. У фальклёрным варыянце ‘нацыянальная’ культура знаходзіцца ў сваім натуральным стане «супадзеніні сваёй рэгіянальнае сутнасці», стабільнай і бяспечнай. Куль-

турны бар'ер і «нізкі», з пункту гледжання сымбалічнае гіерархіі, культурны статус носятібаў такоё культуры ёсьць кампенсацыя за дазвол «трошкі адрознівания». Іншасць, каб быць бяспечнай, павінна суправаджацца пэўным дыскомфортом ці «нізвымі», у сацыяльным пляне, практикамі, што з пункту гледжання мэтраполіі павінна забясьпечваць палітычную стабільнасць. Іншое падтрымліваецца на ‘утульнасцю’ і комфортом, што забясьпечвае культурны масыў мэтраполіі, але натуральнасцю: ‘родная мова’, ‘простая культура’, ‘спадчына’ і іншыя сымболі, якія апелююць да роду, традыцыі. Супярэчнасць і напруга ў выбары паміж утульнасцю і натуральнасцю і нараджае поле існаваньня рэгіянальнае асаблівасці як свойскае Іншасці рэгіёна-аб'екта. Заставацца ў натуральным станові значыць пазбаўляцца пэўнае «макрасацыялягічнае» зручнасці і аблікоўваць магчымасць руху ў сацыяльной просторы, пазбаўленыне натуральнасці значыць разрыў з традыцыямі і разбурэніе культурнае тоеснасці, што таксама мае свае негатыўныя наступствы для суб'екту. У кожным выпадку індывід павінен сплючваць палітычныя выдаткі і парушэніе балансу, гэта значыць пераход мяжы рэдукцыі ў культурных практиках (наданыне рэгіянальному статусу «нацыянальнага» і г.д.) ёсьць адзіны сродак пазыбегнуць выплаты ці перанесці апошнюю на іншыя сацыяльныя групы. Аднак гэта значыць замену «утаймаване» адрознасці на радыкальную Іншасць, што пагражаете кантроплю Зньешняга над калянізаванай тэрыторыяй і не можа быць дазволена мэтраполіяй.

Рэгіён-аб'ект, суб-суб'ектнасць. Два практыкты рэдукцыі

У сувязі з вышэй згаданым неабходна акрэсліць структурную адрознасць паміж суб'ектнасцю тоеснасці, якая прызнаеца рэгіянальной, у супрацьвагу «нацыянальнай». Рэгіён – на проста часка цэлага, але безсуб'ектная частка. Калі, напрыклад, Беларусь як беларускі практэкт ХХ-га стагодзьдзя апісваецца як частка Эўропы, апеляцыя да цэлага – Эўропы – паводле сваёй структуры значна розніца ад апэляцыі да цэлага – Рэсеi. Тут палягае асноўнае «анталігічнае» супрацьстаянне двух накірункаў разгортаньня беларускага кантэксту. Эўропа ёсьць звыш структурай, бо, натуральна, Эўропа існуе толькі як цэлае, «аб'яднанае з частак», – суб'ектай (ці субсуб'ектай) і функцыянуе культурна і палітычна як звыш-суб'ект, прыналеж-

насць да якога не адмаўляе хоць часткова і рэдукаваную, але суб'ектнасць. У адносінах да Рэсеi сітуацыя зусім іншая. Расея не зъяўляеца звыш-суб'ектам, яе ідэнтычнасць непарыўна звязаная з этнічнае рускаю асноваю, таму бы ці ц ё - я е - ч а с т к а ю , значыць існаваньне як аб'ект, канцепт «агульнае дзяржавы», “імпері” як надструктурны зъяўляеца ў лепшым выпадку яшчэ не распрацаванай «думкай пра магчымы практэкт». Калі размова ідзе пра “агульную” культуру, то ў палітыка-культурных практиках гэта значыць прызнаньне этнічнай расейскай культуры ідэнтычнасці ў якасці «сваёй» і даручэнне да яе ў якасці эпізода альбо другаснай ідэялігізованай і правінчынае часткі. Расія па сваёй сутнасці нацыянальная дзяржава, што ня толькі ніколі не адмаўляеца, але і старанна падтрымліваеца ў каланіяльным дыскурсе, таму яна ня можа быць надструктурою ў прынцыпе. Рэгіён-Беларусь, інтэграваны ў «расейскую простору», ёсьць аб'ект-рэгіён, які не павінен быць больш чым аб'ектам ні ў палітычных, ні ў сацыяльных, ні ў культурных практиках.

Аб'ект дамінавання. Альбо мы, альбо яны

Гістарычна традыцыя каляніяльнага дыскурсу ў міжнародна палітычным аспекце ўважала і ўважае Беларусь за «поле барацьбы» паміж заходнім-чужынскім уплывам і сваім-усходнім (усход заўсёды тоесны Рэсеi). Калі часткова пакінуць па-за ўвагаю сам ідэялічны канструкт, які сцвярджае свае «спрадвечныя права» і чужую «спрадвечную агрэсію» у адносінах да «Між-Віцебска-Берасцейской» тэрыторыі, то канфігурацыя адносінаў да Беларусі, як аб'екту міжнароднае палітыкі ўтворае тое, што звычайна называюць систэмай «мы альбо яны».

«Нэутральная зона – нічайнай зямля – заўсёды павінна некаму належыць, пытаньне толькі – каму?», «Зямля павінна належыць Нам, таму што ў адворотным выпадку яна будзе належыць ім». «Мы павінны наступаць, таму што наступаюць яны, уладу над тэрыторыяй трэба тримаць, каб у адворотным выпадку яна не перайшла да іх».

Мы і Яны – транс - , эзаказіла, якая дастаткова дасканалая, каб не звяртаць увагі на сэнс аўтахтоннасці. Прыняццё систэмы «мы альбо яны» і настойлівая апэляцыя да яе ёсьць сцвярдженіе ў систэме каляніяльнага мысленні абсалютнае канвертумесці Беларусі як сацыяльнае просторы; гэта значыць радыкальны варыант рэдукцыі яе як суб'екта. Беларусь

з пункту гледжання каляніяльнае систэмы ёсьць аб'ектам абмену паміж канфліктуючымі мэтраполіямі. Абмен не накладае на ўдзельнікаў міжнародна-палітычнага пагадненія ніякіх дадатковых выдаткаў, акрамя ліквідацыі ўплыву мэтраполіі-суперніка. Абмен ні ў якім разе не значыць, што Беларусь можа падтрымаць адзін з бакоў між-мэтрапольнага супрацьстаяння. Рэч на выбірае сабе гаспадара – адзіным выходам з «сystэмы абмену» для Беларусі, з пункту гледжання каляніяльнае ідэалігі, зьяўлецца зынікэнне яе «канвертумесасці», гэта значыць, ператварэнне ў часту (сектар) Racei, на што і накіраваны сацыяльныя практикі «сystэмы калёніі». «Альбо – альбо» паступова павінна стаць «толькі гісторыяй» і саступіць мейсца міту «канчатковага набыцця», які аднак як інтэгрраванае цэлае будзе ўтрымліваць «памяць» пра пакуты «сystэмы абмену». Апэляцыя да мінулага і павінна будзе рэпрэсаваць інтэнцыі да паўстання суб'ектнасці і стаць трывалаю асноваю інкарпарацыі.

На закнчэнне паспрабуем акрэсліць сацыяльны аспект функцыянавання каляніяльнага у Беларусі, якое непасрэдна зынітаванае з асаблівасцямі працэсу мадэрнізацыі яе грамадства, а таксама з сэрыяй перанесеных гуманітарных катастрофаў. Катастрофы аказалі значны ўплыв на раззвіццё нацыі, бо мелі наступствы татальныя сацыяльна-культурных рэвалюцый: Перашая сусветная вайна (комплекс шматлікіх акупацый, камуністычнае рэвалюцыі, аднаўленія Беларускага Дзяржавы-насыці, нацыянальнага падзелу, партызанскай вайны), Другая сусветная вайна, савецкая індустрыйлізацыя – кожная з гэтых «падзеяў» суцэльна зъмяняла беларускі палітычны, культурны, этнічны і сацыяльны ляншафт, нараджаючы фактычна новыя грамадзтвы.

Палітычныя катаклізмы беларускага вызвалення ад БНР і БССР да ўрбанізацыі ды асіміляцыі сталі чыннікамі значных зъменаў у харкторы існавання Беларускага, якое паступова сымбалізировалася і набыла сучасную ізаляваную культурную і сацыяльную прастору. Пакрысе адбылася новая інтытуалізацыя каляніяльных адносінаў, аформілася ўстойлівая сымбалічная гіерархія, якая вызначала мейсца функцыянавання нацыянальнай культуры, дазволенасць і ўзроўні «бяспечнасці» яе ўжывання. Сфарміраваліся сімалічныя грамадзкія тыпы беларусаў («паўнавартасных, савецкіх беларусаў», «нацыяналістаў», «кальхознікаў»), кожны з якіх меў сваю свабоду дачыненіяў з беларускай культурай, «дазвол» на яе выкарысканье, свой

узворень негатыўнага і пазітыўнага, а таксама сваю сацыяльна-палітычную ролю. Фарміраваліся культурныя «касты», якім дазвалялася мець асаблівія адносіны да беларускага, у абмен на сымбалічную дыстанцыю да грамадскага і паўсядзённага жыцця, а таксама функцыянальную замкнёнасць: «гісменнікі», «мастакі» і г.д. Каляніяльная сымбалічна і сацыяльная гіерархія непасрэдна эвалюцыянавала ў новую палітычную рэальнасць Рэспублікі Беларусь.

Фактычна, працэсы калянізацыі – неад'емная частка працэсу фарміравання мадэрнага беларускага грамадзтва. Размам з гвалтам вайны, рэпрэсій, індустрыялізацыі Беларусі як часкі Імперыі віскавае грамадзсва прымала новы грамадзкі лад, урбанізаваны і суцэльна нетрадыцыйны, новую ідэалёгію, сацыяльныя дачыненіні і новую культурную систэму. Бяз гэтага цяжка ўяўвіць сутнасць сучаснага сацыяльнага і культурнага канфлікту. Першапачаткова створаныя энергіяй прымусу і дыктату, гэтыя сілы ва ўмовах савецкага грамадзтва ператвараліся ў галоўную працу працягненія і падтрымкі, якія ў сучаснай Беларусі чымусьці успрымаюцца як новыя, пост-савецкія. Усталіваныя новых культурна-сацыяльных адносінаў было неабходнае з пункту гледжання кантролю, аднак хутка канфлікт начаў працаваць як крыніца псыхічнай агресіі і задавальненія, ў значнай ступені аўтаномна накладаючыся на сацыяльную структуру новага індустрыйнага грамадзтва.

Кожная новая ідэалёгія – палітычная, філязофская, рэлігійная –, калі яна спрабуе быць укарененай у «тутэйшы» контэкст, утвараеца менавіта гэтым новым складам міжкультурных і сацыяльных адносінаў і будуеца ў адпаведнасці з іх канфігурацыяй. Гэтыя адносіны ня толькі вызначаюць вонкавую структуру, але кранаюць і больш глыбокія пласты беларускіх культурных практикі. Яны вызначаюць узор стварэння экзістэнцыйных канцептаў нацыянальнага існавання: «сацыяльнае і нацыянальнае пагрозы», трывогі і адчуяў перад «стратай тоеснасці», чыннікаў і формаў культурнага і сацыяльнага «адчуджэння» і г. д., якія шырока функцыянуюць у грамадзстве нават у ідэалогіях, якія імкнушыцца быць альтэрнатыўнымі. Гэтая сацыяльная і культурная прастора, рамкі якой склаліся ў адказ на сутыкненіе практикі вызвалення і рэальнасці зынешнега дамінавання у час нараджэння мадэрнага беларускага грамадзтва, стала крыніцай устойлівых культурных адносінаў, якія, без сумненія, будуць мець значны ўплыв на далейшае раззвіццё беларускага палітычнага і культурнага ладу.

¹ Эзагеннае карэляцыя - залежнасць змены нутранніх паказчыкаў ад зневінных фактараў, напрыклад рэйтэнгу Прэзідэнта Беларусі ад рэйтэнгу Презідэнта Расіі: выбранне «моцнага» Пуціна, замест «слабога» Ельцина выклікала ў 2000г. катастрофічнае падзене рэйтывінгу Лукашэнкі. Існуюць заплечнасці і паміж папуляціянасцю гамалігічных партый, таму папуляціянасць беларускіх камуністаў залежыць ад формы прадстаўлення расійскага камуністычнага руху праз «універсальныя» расійскія СМІ, мясцовага «Яблока» ад поспеху іх расійскае метраполії, што з'яўляецца вынікам каляніяльнае канфігураціі інфармацыйнае просторы.

² Фактычна, ліквідацыя самой магчымасці рэдукцыі і ёсьць першая стадыя беларускага вызвалення.

³ Анты-каляніяльным ідэалёгіям, створаным для супрацьдзеяння зневінemu дамінаванню і здольнаму функцыянаваць, толькі як сродак супрадзеяння вонкавай залежнасці, утвараю з контрагентам – метраполій – поле «натуральнае антаганістычнай гульбі».

⁴ Тут неабходна зазначыць рознасць посткаляніяльнасці нацыяў у якіх атрымалася прынаамі дэкаланізація уласную тэрыторыю ды атрымаць пэўную ступень суб'ектнасці і нацыяў, якія у посткаляніяльнае стадіі канчастковы ператварыліся ў этнографічны рэлікт, альбо страцілі тоеснасць і для якіх посткаляніяльная рэфлексія ёсьць толькі «роздум на руінах».

⁵ Маецца на ўвазе супадзенне у беларускім выпадку двух этапаў вызвалення: узікненне тоеснасці, якая жадае вызваліцца і адмаўленне ёю існуючай сістэмы дамінавання (паўстання-ад), для беларускіх практик вызвалення узікненне і ёсьць адмаўленне.

⁶ Комплекс утвораны злучэннем інтэнцій тоеснасці узікніць, з бунтам супраць сістэмы дамінавання.

⁷ «Адрозненне не мае ні сінтэза, ні апасрэдвання, ні прымірэння, але наадборот, толькі настойлівасць дыферэнцыацыі» (Ж. Дэлэз).

⁸ Адрозненне-ад: адродненне, якое успрымаеца як падстава размежывання дзвух тоеснасцяў.

⁹ Мяжы рэдукцыі – дэмаркацыя бяспечных і небяспечных адрозненняў цэнтру і перафериі, усё што небяспечна выклікае імкненне метраполіі да прынамі сымбалічнае рэдукцыі.

¹⁰ «Утаймаванае», «свойскае» Іншае.